

Факультэт эканомікі і права

- | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Вызначэнне куратараў першага курса на факультэце. | Жнівень | Нам. дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта. |
| 2. | Сустрэча студэнтаў 1 курса з выкладчыцкімі калектывамі і студэнцкім актывам факультэта). | Верасень | Дэканат факультэта, студэнцкія грамадскія арганізацыі. |
| 3. | Выбары студэнцкага актыву ў вучэбных групах, на курсах і стварэнне факультэцкіх органаў студэнцкага самакіравання, арганізацыя іх дзейнасці; | Верасень | Намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, савет студэнцкага самакіравання. |
| 4. | Правядзенне мерапрыемстваў прысвечаных грамадска-значных падзей | На працягу года | Нам. дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, кафедра юрыспрудэнцыі |
| 5. | Правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных дню выкладчыка | Кастрычнік | Нам. дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, савет студэнцкага самакіравання. |
| 6. | Правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных Дню нараджэння ўніверсітэта | Кастрычнік | Намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, студэнцкі актыў |
| 7. | Правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных Году гістарычнай памяці | Кастрычнік -снежань | Намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, савет студэнцкага самакіравання. |
| 8. | Правядзенне алімпіяды на веданне правоў студэнта ў універсітэце | Лістапад | Намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, савет студэнцкага самакіравання. |
| 9. | Правядзенне мерапрыемстваў прысвечаных дню нараджэння факультэта | Лістапад | Намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, савет студэнцкага самакіравання. |
| 10. | Арганізацыя і правядзенне інфармацыйна-асветніцкіх сустрэч студэнцкай моладзі з супрацоўнікамі праваахоўных органаў. | На працягу года | Нам. дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, кафедра юрыспрудэнцыі |
| 11. | Арганізацыя і правядзенне конкурсаў самадзейнай мастацкай творчасці "Зорны | На працягу года | Дэканат, кафедры, савет студэнцкага самакіравання. |

- шлях", "Універсітэцкая прыгажуня".
12. Размяшчэнне інфармацыйных матэрыялаў па праблемах полікультурнай адукацыі на інфармацыйных рэсурсах універсітэта і ў студэнцкай друку. На пратягу года Дэканат, намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, савет студэнцкага самакіравання.
 13. Правядзенне інфармацыйных сустрэч і гадзін у вучэбных групах, на курсах. На пратягу года Намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, куратары.
 14. Правядзенне агульных сходаў студэнтаў, якія пражываюць у інтэрнатах. Верасень Нам.дэкана ф-та, выхавальнікі, загадчыкі інтэрнатаў.
 15. Правядзенне Дня эканаміста на факультэце эканомікі і права. Снежань Кафедра эканомікі і кіравання
 16. Правядзенне Дня юрыста на факультэце эканомікі і права. Снежань Кафедра юрыспрудэнцыі.
 17. Дзень здароўя на факультэце. Май Кафедра фізвыхавання і спорту, дэканат, куратары.
 18. Падтрымка студэнцкіх ініцыятыў, садзейнічанне ў рэалізацыі бізнес праектаў студэнтаў. На пратягу года Дэканат, намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта.
 19. Правядзенне Дзён кафедраў на факультэце. Снежань Загадчыкі кафедрамі.
 20. Правядзенне універсітэцкіх і арганізацыя ўдзелу ў рэспубліканскіх конкурсах і мерапрыемствах, накіраваных на развіццё творчых здольнасцяў і падтрымку адораных навучэнцаў. На пратягу года Кафедры, студэнцкі актыў. нам.дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, кафедры.
 21. Арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў, прымеркаваных да Дня маці, Дню сям'і, Дня абароны дзяцей. 14 кастрычніка 15 мая 1 чэрвеня Намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, куратары. студ.актыў.
 22. "Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь", прысвечаныя Дню Сакавік Дэканат факультэта, студ. актыў.

Канстытуцыі.

23. Арганізацыя працы па эстэтычным афармленні інфармацыйных стэндаў, тэматычных куткоў, нагляднай агітацыі, афармленне фае навучальных карпусоў і інтэрнатаў, навучальных аўдыторый і інш. На працягу года Дэканат, нам.дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, Савет студэнцкага самакіравання.
24. Правядзенне творчых конкурсаў, аглядаў-конкурсаў, у тым ліку на лепшы пакой у інтэрнаце. На працягу года Дэканат, нам.дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, прафкам студэнтаў
25. Сацыяльна-педагагічная і псіхалагічная падтрымка студэнтаў 1 курса ў перыяд адаптацыі да ўмоў навучання ў універсітэце. Пастаянна Дэканат, нам.дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта, ГА “БРСМ”
26. Арганізацыя працы метадычнага аб'яднання куратараў на факультэце Пастаянна Нам.дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта

Заместитель декана факультета
экономики и права по ИиВР

А.Н.Маёров